


2008635



Г 2.08.635

24824 57
128

„ВЫБИРАЙМАСЯ У ПРОЧКИ”!

„СКАРЭЙ У ТОМСКЪ”!!

Абъ тоя добра развѣдаў и разтлумачыў народу

A. I.


«Дурню и мора па каленцы».

Старая прыказка.

Друкавана у Піцярбурху 1896 року.



Складъ Глаўны у книжніцы Б. Адамовіча,
у Мінску-Літоўскамъ.



„ВЫБИРАЙМАСЯ У ПРОЧКИ”!

„СКАРЭЙ У ТОМСКЪ”!!

Беларускій і міжъ-
дзяржавнай
адасьце

Абъ тоя добра развѣдаў и разтлумачыў народу

A. I.

«Дурню и мора па каленцы».

Старая приказка.



Друкавана у Піцярбурху 1896 року.



Складъ Глаўны у книжнicy Б. Адамовича,
у М'янскy-Литоўскамъ.

24824

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 13-го декабря 1895 г.



2.008.635

Biblioteka Narodowa
Warszawa



30001010136117

Типографія Е. Евдокимова, Троїцкая ул., д. 18.

У Томскъ!

I.

«Дурню^и мора па каленцы».
Старая прыказка.

Пѣршь напяршь прыпомню байку, выдуманую празъ разумныхъ людзей на тоя, кабъ научыць заздроcныхъ, якъ трэба обыходзицца зъ дабрдмъ Божымъ, намъ дадымъ, бо няусіожъ ёстъ боғацтва што бачыць вока, а жадаочы мноға, ня пэўнаға, можна часамъ утрациць ўсіо што маяшъ.

Отажъ кажуць: бѣгла сабака па кладцы празъ раку и нѣсла у зубахъ ладны кавалакъ мяса; увидзяўши у вадзѣ свой сабачы вобразъ, ня падумала, и захацѣлася ей таго мяса прызрачнаға, дыкъ разинула ротъ кабъ ухапиць знадобу. Аляжъ якая прыкрая сталася ей прыгода: мяса праудзивая, разумѣяцца, выпала ей зъ рота и паплылъ зъ вадою быстра, а дурница асталася бязъничдга.

Отъ карысьць зъ заздрасьци якая!...

II.

Въльмижъ нѣшта кѣпскія гадакі настали!

Няубачышъ, ня паслышишъ ни чофа добраға, таквѣля
грэшную работу, дурную гутарку, злую навѣну, якъ
будта у нашай рѣднай зямельцы ня машъ ужо прасто-
ру жыць вығадна, зъ Богамъ, и бағацѣць цнотаю, рѣ-
зумомъ да хлѣбамъ!..

Каждаму якъ бы то усяго скупа стала; усь прағиуць
да статку бязъ мѣры, адзинъ другому заздросьциць ня вѣ-
дая таго, што усимъ ня быцьжа роўными: ни силай,
ни ўростамъ, ни здароўямъ, ни вѣкамъ, ни маіонткамъ,
ни станамъ, ни ўласцю, бо разницы Богъ прызаконіў,
кабъ были на свѣця людзи старшыѣ и младшыѣ, замож-
ныѣ и мѣньшыѣ засобныѣ, работники и ученыѣ, слуги и
хлѣбадаўцы, Манаҳи и ихъ падданыѣ зъ правами абы-
ваталей рѣдногого краю.

Охъ! якояжъ гэта вяликая, святоя слова: рѣдны край!
да треба толька зразумѣць яю и, зъ чесцю, Глыбока
хаваць у сэрцы!

Аляжъ людзямъ ціомнымъ, бязъ маральнасьци, заздро-
снымъ на чужоя, чурающимся шчырай працы, ня прыйдзя
наватъ у головы, якоя яны сабѣ зло множаць, вығля-
дывая ціонгля за родныя вароты, кабъ толька гдзѣ ни-
будзь пажывицца дарамъ...

Зямелька наша маци, насякла кроўю и потамъ прэд-
каў, жывицѣлька наша! даждалася цяпѣръ таго, што ей

сыны, на одно слова якоғась підлағо вошуста, ғатовы
кидаць яю и мчаць ғдз' хдивыя вочы зыркаюць за ліог-
каю нажываю... Сдрамъ ғэта бачыць, бо ўсіо тоя смутны
знакъ вѣльми, и сэрца балиць якъ падумаяшъ, што
сталася зъ добрымъ зъ натуры народомъ нашымъ! Даў-
н'й, бывала, кіямъ ня вығнаўбы зъ сяла аднағо чала-
вѣка тамъ, куды цяп'ръ на зламанья карку ғатовы
ляц'ць ғрамаддю ўсёю.

Ня такъ то даўна народъ акраинъ нашаго царства,
үзняўся быў ғхаць за мора, у Амэрыку, и тысячи яго
прапали марна на чужбинѣ, цяп'рже зноў, тутэйшиe
Бѣларусы задумали ғуртомъ пярасяляцца у Томскую
Губернію.

Па карчмахъ (ой тыя корчмы праклятыя!)
па қярмашахъ, па зборыщахъ у Гарадохъ толька и ғо-
ману дурнога абъ томъ, што хадзили, альба пойдуць
„записывацца“ да губарнатара на пярасялення, бо туды
якъ бы то вызываюць народъ нағла, павязуць яго да-
рамъ, а на мѣсцы дадуць ня толька, гасьцинца, мноға забу-
дованай зямли, аля надта шматъ ғрошы, да надараць
усялякаго насѣння, „рағатай скацины кожнаму пярася-
лёнцу; што у Томской Губерніи два мѣсяцы толька зимы
ліог'кай, а посля ціопла, дыкъ ціонгля плюць салаўи,
растуць праста у лѣсі салодкія яблыки и дули, што
пасеяна бочка збожа уродзиць заўжды поўны засѣкъ,
што тамъ народъ будзя волянъ адъ падаткаў и рэкрута.—
Отъ што чаунуць дурни, а другіе слухаюць и даюць
вѣру ғэнаму глупству, а тымъ часамъ робицца вялікая

шкода имъ самыи и цэламу краю, бо навать сялянѣ заможныи, имѣющыи грунты уласныи думаюць пакинуть ихъ и ѿхадь у Томскъ за боѓацьцамъ (!) и пакуль што, прадаюць за бязценакъ скацину и ўсякую рухомасьць.

А чы вѣдая народъ хто яму устроїў тую згубную прыслугу? у якую іонъ бяду лезя? и адъ куль паўстала усю тоя баламутства? Отажъ я разтлумачу сумленна ўсю дзѣла.

Кабъ народъ быў граматны якъ трэба и уцвѣржаны добра у вѣры христовай, то быўбы цвярозы, ащенды, маральны, працевиты, знаўбы вартасьць дараѓую часу и тую прауду старасьвѣцкую што: „бязъ працы, ня ъсьци калаачы“; такъ яго тагды ни хтобы ня падашукаў ня звіоў бы иняпажывіўся бъ дурнісцю яго.

Зъ ласки Бога и Манарха даны ужодаўно сялянамъ шырокія правы свабодныхъ абывателей, аднакъ Грамата у народзя развита саўсимъ слаба, а што значыць обычайнасць, працевитасьць абъ томъ яще мѣншъ свядомы іонъ, зўлаща, што на адну школу зъ ксіонжкамі, прыходицца можа трыдцась карчомъ зъ гарелкаю ¹⁾!

¹⁾) „Хвалиць Бога“! цяперъ Манарха нашъ, штобъ сутрымаць пьянства у народзя, выдаў законъ абъ казіонныхъ кабакахъ. Затымъ кірчмы маюць закрыцца, а у кабакохъ будзя прадавацца, па дарагой цанѣ, гарелка пячатана, толька на вынастъ, якъ у крамя, и тутъ ня будзя дазволяна ниякихъ пьяныхъ зборышъ.

тотажъ пьянства у сіодахъ, ня тутъ кажучы, цьвицъ якъ макъ, распуста укарапилася паўшехная, дзѣўки скромнай, правай цяпѣръ са свѣчкаю ня найди у сялѣ, бо маль усѣ сваявольны, а маладзики карчомники, так-вѣля зняважаюць бацькоў, Глумяцца надъ старымі, зводзяць дзяўчатъ, працеваць щыра и зарабляць ня рады, дыкъ и заможнасьци праудзивай нямацъ, бо „маци зям'лька такъ родзіць, якъ ўй Гаспадаръ гдзіць“, а Гаспадаръ толька зъ помочью Бога можа на-наладзіць добра свой варстать!

Большъ якъ трыдцаць летъ таму назадъ, народъ увольняны адъ падданства, мястъ цывилизацца, стаў, кажучы щырую прауду, бязбожнымъ и здзичалымъ¹⁾, а заздрасць бацьця закружыла яму голову саўсимъ.

Даўни патріархальны абычай у хаця минуўся, старыхъ ня слухаюць, ня шануюць и наватъ гоняць прочь разпustныё маладзики. Родныё браты пры дзяльбѣ бацькаў-щыны Грызуцца зъ сабою Грэшна и зъ гэнай склыки здраюцца часта краминалы: братабойства и бацькабойства, альба ня знаныя тутъ дауній пажары адъ падпаливаня, празъ месцівасць, ходзь, прауда, Гараць часта сідолы и адъ няасцярожнасьци зъ агніемъ, астаўляныхъ бязъ да-зору дзяцѣй, да празъ паганыя папяросы, которыя ця-

¹⁾ Хтобы абъ томъ вонтпіў, нѣхъ прачытая довады, друкавены празъ само духавѣнство. Глядзи „Минскія Епархіальныя Вѣдомости“ за 1889 годъ, №№ 4 и 5.

п'ёрь смаляць хлопцы и дзяўчата, маль адъ дзячинства и ніхто гэтай сваяволи ня забараняя.

Зло тожа вяликая, што адз'жу народную, паважную, уласнаго выробу, паскидали и напранули курты да сукни фабрычныя а, былины, абряды и п'есни старасьвіцкія забыты и пяюцца салдацкія, няпрыстойныя, што ажъ вушы вянучь слухаўшы ихъ; дыкъ якояжъ дзива кали цяп'ёрь ни водна дзёўка на сваіомъ вясёлі на дзяжу ня сядзя... Да ящэ выдумали спраўляць свадзьбы у пятницы(!), у дзёнь смерці Бога нашаго Язуса Хрыста, и кали другія хрысьціяне моляцца и посьцяць, вясельники нашы жруць мяса, пьюць да бязпамяци и зъ пьянства блуду поўна...

Даўнёй николи таго ня была!.. Отажъ ясна, што пры такомъ стане здичанья абычаю у народзе, ня можна и падумашь абъ узроўца яго заможнасьци, бо тоя прыходзіць толька празъ цнатливую и разумную працевітасць, а Богъ ня можа благаславіць ляниковай и добравольна сябъ псующей Грэхамъ талпѣ.

Отъ гдзѣ прычына таго што народу ня мілы сваі углы святыя, адъ пращураў дзядзичаныя и што іонъ засlyшаўшы байку абъ дармовы мъ скарбя за тысячами віорстъ, гатоў тамъ брэсці якъ зваріваны, ўздафонку.

Но за гэтую разгуканую хцівасць мусиць яму стацца шматъ горшъ, кали мястъ зарабляць, учыцца, прамышляць якъ жыць честнымъ трудамъ у зам'ельцы роднай, трациць толька часъ дараўні на карчомныя гутаркі и

усякія баламуцты, а рэштки Гроши аддаѣ вощустамъ за блудныя навинки, каторымъ николи ня збыцца.

Гэтакъ же жыць ня можна, треба апомницца и вѣдаць, што дурнямъ сапсёванымъ у душы, нигдзѣ ня будзя добра, и кабъ имъ стала лепшъ, то, треба паправицца зъ грунту, маральна и научна, и старацца доўга, вытруала працуочы прыдабыць сабъ тою цнотаю патребны дастатаеъ. Ня машъ другої, таквѣля Гена простая дароѓа къ хлѣбу будняму и къ добраму быту, аяна указана намъ законамъ Божымъ и Манаршымъ!

Хто и начай учыць народъ, той хыба яго нѣпрыйцѣль и хоча яго згубы, хоча збиць зъ толку хрысьціянскаго... Жадаць наватъ мноѓа хрысьціянину ня вольна, а тымъ большъ кабъ „Гатовыя пячоняя галубки ляцѣли намъ самы у Губки“, бо чалавѣку предназначана адъ Бога натужываць жылы и праливаць потъ працуочы на жицьця, дыка и найбагатшы адъ працы ня волянъ, а кали Гультуя, то Грешыць и рана поздна змарнѣя.

Нядумайця прастыя людзи, што таквѣля вы працуяця, напроціў; усякая праца, чы зъ тапаромъ, чы зъ пяромъ кали сумленна то и цяжка; аля ваша шматъ здаравѣйша и крепиць, бо прости работнікъ прабывая большъ на чистамъ павѣтры, смачнѣй зьѣсьць и засынѣ! Ня заздроſиць занятымъ якою другого працаю! Якъ улѣся разныя древы, такъ на свѣця мусяць быць усялякіе людзи, для таго кабъ адны другімъ узаемна служыли, памагали, то тымъ то сімъ, водлугъ таго якъ хто што

умъя. Адзинъ дрòва рùбиць, альба зямлю пàша, други пиша аль ба учыць, треци ёсьци варыць, той друкуя ксюнжки, гандлюя, иины лечыць, гëны имшу правиць, альба судзиць, рондзиць и т. д. и усъ яны робяць дзёла добрая, а злы толька той, хто прагня ляжаць на бòку и ўсяго заздросяциць ближняму, забыўши, што боѓацьца у Бога“!

Трудзёмасяжъ якъ хто можа, и ня спихайма рðнаго хлеба зъ лапаты, дыкъ усъ сыты станамъ, бязъ патребы лишний рðскашы, бо Ёй и вЁра хрыстова намъ забараняя. Нятой счастливы хто у саѓця, пры залатымъ загарку, зъ пярсыціонками на пальцахъ ходзиць, аля хто зъ працы рукъ, чы галавы мая скромны бытъ, да чистая сùмлення, каторая становиць найдараражейши скарбъ чалавъка.

Даунёй якъ на свёца вымоги были мъншы и патребы, а маладзюжъ слухала старыхъ и ўся сямья рабила у хату, дыкъ и Богъ спорыў усяму и жылася шырай. Аля па увалынёни адъ падданства, новая разпущанная пакаленяя парвала зямлю на кавалачки, набудавала бабыльскихъ халупъ густа, дзёлья пажару хыба, и митренжыцца ля нихъ, бо жаль кинуць ихъ и ицыци у заработка; а тымъ часамъ найшли трудные гады, збожжа саусимъ танна стала и Гаспадару толька разумнаму и зъ запасамъ можна якъ нибудзь пракидатца. Адъ тыхъ прыгодъ прыгалели маль усъ, а якъ пьяницамъ и ня маральнамъ, бязъ ущуньня, зрабилася куса, дыкъ пачали красьци, наватъ кони у сваихъ братоў сялянъ и цяпёрь поўны астроғи здаровыхъ дзяцюкоў за зладзёйства; дру-

Гі ё же мястъ научыцца яко ба рамясла, альба стаць у заработка у фабрыку, чы у дворъ пры Гаспадарцы, толька надстаўляюць вуши кабъ пачуць якъ гдз ё што сарваць бязъ працы.

Отъ и пачули адъ злыдняў абъ Томскія дармавыя ба Гацсты и туды намѣраны пѣрци, няразабраўшы растаропна у чомъ дзѣла. Тую вѣсьць, разумѣяцца, разпусьцили знарокъ вошусты, жулики, знающы дурнідсць народу, кабъ мѣць зъ няго нягодную карысьць, бо хто записываяцца у нихъ, мусиць имъ плаціць трошы сколька можа¹⁾.

Тая навина пашла якъ зараза па сюдахъ и народу мэрамъ у Галавѣ замѣтилася адъ надзѣй на раскошная жыцця у прочкахъ. На бяду ходзіцъ пліотка, што будта ужо мноға людзей падѣхала у Томскъ, што у два мѣсяцы нажыли ужо сабѣ тамъ па Соракъ штукъ раѓатага скоту (!), столькажъ канѣй (!) дыкъ и прызываюць будта письмами міръ, кабъ туды „ходзь бы ракамъ поўзъ“ „багацѣць и панаваць!..“

¹⁾ Угорадзя Ягумяни, мѣнскай Губерніи дазнана, што тамъ ня даўна дурыли и записывали народъ на пярасялення вошусты: Паўтарацки „крывы“, Журайски, Прохароу и другіе. Чытай абъ томъ у Газеты „Мінскій Листокъ“, за 1895 годъ, № 63. Прыпомнімъ яще, што утомжа Ягумянскомъ уѣзьдзя у 1884 гаду нѣкі вошустъ Дашкевичъ, такъ сама звіоў многа народу и правицяльства мѣла многа зъ тымъ клопату, пакуль ня саслали злыдня у Сибирь, а здѣшніхъ

*Чедрыкъ у Таганску збіткову відніл
Кароб*

На тоя баламуцтва зирнула наканѣцъ начальства, вѣляна слядзицъ за падстракаціями и асьцярагацъ народъ, кабъ ня блудзіў дурна и ня рабіў сабѣ тымъ шкоды; аля хоць разумнѣйшыѣ слухаюць, вогуль ня пярастай чаўпци сваю на ўсѣ лады, дыкъ и задумаў я разлумачыць народу чистую праўду.

III.

Аляжъ запытаюць цикавы: Кали Гутарка абъ Томскъ ня праўдзива, то якже мағла яна паўстаць ни зъ таго ни зъ другога, бязь ниякай прычыны?

На тоя атвѣтъ: праўда што водлугъ Казки „ня бы вая агню бязъ дыму“, затымъ и байку абъ дармавыя бағацты Томска, спляли людзи ня зничога, да таквѣля плітка глùпая и будзя жутка, Кали, якъ той кажа, „аглѣдзицца Малахъ, што трасца у зубахъ“...

Яще нябошыкъ Монарха нашъ Аляксандръ III, разузнаўши што народу шматъ выяжджаја дурна зъ Яго царства за мора, кабъ тамъ прападаць, выдаў 13 іюля 1889 году указъ абъ томъ, што кали хто изъ сялянъ, альба мяшанъ, бяздомныхъ, но маючыхъ запасъ гроши захоча ўхаць, исялицца **на свой счотъ** на казіонныхъ зямляхъ, томожа абъ томъ прасиць уладзу, и такимъ истотна, прызначана выдзяляць участки на Сибіры, альба на другихъ даліокихъ пу-

стыхъ акраинахъ царства, ня дарамъ аднакъ, а на выкупъ, зъ нѣкаторыми да часу льготами. Отъ и ѿ!

Абъ томъ Царскомъ закона, усяки, мясть слухаць абытницъ вошустаў, якъ растуць дули на вѣрби, можа працытаць у ксіонжцы, нахадзячайся у кожномъ Валастномъ Праўленни, падъ заглаўямъ: „Сборникъ разъясненіи Сельскаго Вѣстника, по дѣламъ Сельскихъ Обывателей“¹⁾.

Зъ тыхъ поръ жаднаго другого закону абъ пярасяленыни Царь нашъ ня выдаў, а цяпѣрашни рухъ пярасяленчы разбудзили, якъ сказана, вошусты, кабъ ашуканствамъ цягнуць зъ цюмнаго народу карысьць; яны то падмаўляюць ицыци у прочеки нѣдзь куды, за нябывалямъ счастьямъ, бо усюды чалавѣка на свѣця ждже праца, а чымъ іонъ розумнѣйши и сумленинейши тымъ и счастліўши будзя. Падробнасьци абъ томъ, якимъ способомъ у бацькаўшынѣ жыць и працеваць треба, скажу яще на канцы маўй ксіонжки, а пакуль тоя, мушу разталковаць што за таки край абяцаны, Томская губернія, будта малакомъ и міодамъ плывущы.

Отажъ, ляжыць іонъ у Сибіры, у паўночна-усходняй старанї царства русскаго, адлеўлы адъ тутэйшаго краю малъ на 6,000 віорстъ, за Гарами, за лясами, за широкими вадами, куды можна будзя упраўдзя даѣхаць па жалезнай дарозя, якъ яго збудуюць колись, аднакъ

¹⁾ Глядзи пункты 1688 до 1690, стр. 248.



Гэта ўсіожь вѣльма даліока, можа дз'вяць разъ столько якъ адъ нась да Піцярбурха, альба да Варшавы. Наука яграfiі нась учыць, што зіма тамъ пачинаяцца адъ Сянтабра мѣсяца и ляжиць да Мая, правя 9 мѣсяцаў; што марозы даходзяць да 40 градусаў ¹⁾, дыкъ дз'вяць ля холаду такоға страшнага тамъ ня расьцѣ ни якая Садавина, а людзи зімою мусяць хадзіць ня у якихсь тамъ кажаркахъ нашихъ, а зашты ад ногъ да галавы ажъ у дзвѣ махнатыя звярыныя шкуры, бо іначай ни водзинъ ня быўбы жыў. Зямля тамъ, праўда, ня згорша, аля кліматъ дужа суровы и часу мала для гаспадарства палявога, бо часта марозъ увѣсь уражай памарозиць; затымъ людзей у гэтихъ пустынныхъ прасторахъ пакуль мала, и ўсё „наводны народъ“, паўсталы пѣршы изъ катаржникоў ссыланыхъ, а патомъ изъ пярасяленцаў разныхъ.

Пакуль што можна бѣ тутъ працевитаму и умѣламу чалавѣку имѣць карысць зъ рыбалоўства на вяликихъ рэкахъ и азідрахъ, и зъ паляванья у драмучыхъ лясахъ, аля жъ усё тыя прасторы казіонныя, а зъ прыбыткамъ народу, празъ жалезнную дарогу, мусиць уникнуць и гэты прыродны дастатаць стараны и трудъ чалавѣчы памножыцца, т. е. натужыцца большъ.

Отъ якъ выглядая праўда чыстая, бязъ усякихъ прыкрасъ, аснована на законныхъ даныхъ.

¹⁾ Кали у нась ня бываюць большыя марозы надъ 28 градусоў, и то вѣльми рэдка.

Разумѣцца, у томъ краи паўночнамъ, далікамъ, жыць можна, зўлаща таму хто ўзы до працы, багабаязны, цвярозы, а ўдабавакъ прыйдзя тамъ зъ розумомъ и зъ патребнымъ запасамъ уласныхъ гроши; аля дурню якомуся, Гультаю, пьяницы гдламу тамъ толька скарэй прапасьци, и хоцьбы хто хацѣў вярнуцца, то ужо пэўня ня патрапиць. Паўтараю: толька дурносць народу тутейшаго, ёсть прычынаю той манія качаваннія за свѣтъ зъ свайго роднаго краю, бо водлугъ заграничныхъ Гасударствъ, у нашамъ Заходнімъ краи¹⁾, насялення мѣншъ у шэсць альба у сѣмъ разъ, за тымъ ни якай цясноты ня машъ, и доўга треба ждаць, пакуль на праўду цвясна станя, якъ на прыкладъ у Нѣмцахъ, у Франціі и у другихъ народаў.

У нась народъ хоць падзяліў сядзибы даўнія, аднакъ моўбы яще жыць у добрымъ быця, кабъ мѣў розумъ. Нямѣцкіе сяляні калі маюць 10 маргоў поля, то жывуць дастатна, мёрамъ якъ нашы пановя дзѣдзичы у маіонткахъ: муруюць сабѣ прасторныя камяницы, маюць у нихъ пакои прыбраны хвасьлива, зъ ксіонжкамі и газэтамі на сталахъ, бо гаспадарства у нихъ научная, а яны самы адукаваны добра, цвярозы, ашэнды, сумленны и вѣльми працавиты.

Кали хто гэтаму ня павѣрыць, то нѣхъ прачытае свѣжу абъ томъ вядомасць у Піцярбургскай газэці

¹⁾ Губерніі: Вілянськая, Мѣнская, Гродзянская, Коўянская, Віцебская, Магілеўская, Кіяўская, Падольская и Валынськая.

„Свѣтъ“ за 1895 год¹⁾ тамъ усіо тоя аписана вѣльми
цикава и выясняна прычына багацтва нямѣцкаго сяля-
нина, якъ я выжай казаў.

У нась кали хто зъ сялянъ научыцца чытаць и пи-
саць, то ўжо чураяцца сяла и задумливая якбы убицца
гдзѣ на мѣсца писара у воласць, на урадника, чы иноға
якоба чыюноўничка, бо тутъ можна франтаваць у сур-
дучца пры загарку...

За тымже у сіолахъ нашыхъ пражывая таквѣля ціом-
ны людъ. Ни хто тамъ ня умѣя добра памалицца Богу,
прачытаць разумную ксіонжку, альба законы якія, а
праклятая Гарелка заливая да рэшты ўсимъ мазгій,
дыкъ што робицца у головахъ тоя и у гаспадарцы. Школы
правя ня убачышъ, ани саду ля хатъ, а толька карч-
ма тарчыцца на пѣршамъ мѣсцы, гдзѣ сабѣ Шмэрка
звіў ціоплай гняздо... На улицы вускай Гразь и сму-
родъ страшны, а свиньни валочацца усюды и рыюць.
У хатахъ тожа сама, бо народъ зъ парасятами, да зъ ку-
рәми жывѣ разамъ, адъ чаго тамъ часта хвароба и па-
моры; блохъ и ўсякай іной брыдасці поўна, а людзи
ня мыты, ня часаны соваюцца зъ кута у кутъ, зъ
люлькамі альба папяросами у зубахъ²⁾ у падраныхъ
рызьнякохъ, якъ старцы якія... у дабавакъ злода, бу-
дынки усюды пастаўляны бязъ толку, ня ўлініи, той

¹⁾ Глядза № 200 ст. падъ заглуйемъ „Отголоски“.

²⁾ Доказана научна, што гдзѣ мноға пьюць, тамъ
мноға и кураць, што воба налоды тыя разамъ плятуцца
на Грешнымъ свѣтѣ.

туды, той сюды, пасьираны адзинъ къ другому, саломаю крыты, што крый Божа пажаръ, дыкъ цэла віоска мусиць ицьци зъ дымамъ у мигъ, и нихто ня разглуждаѣцца, што трэбажъ инакшъ нѣкъ урондзиць жыцьця у сюдахъ... што Гаспадарка патрабуя бадай найразумнѣйшихъ и найлепшыхъ труженикоў, бо яна прэця свѣтъ кормиць, а бязъ нѣй ня можа быць праудзива цывилизована Го спалаченства. Доля-жъ нашай Гаспадарки, пакуль што, вѣльми смутна, кали іею правиць ня прасьвѣчаны, пьяны народъ! За тымъ патребна вяликая пярамъна у мысляхъ и павядзѣнныни рольника тутэйшаго, и тагды мусялабъ быць лепшъ, и ня сталибъ людзи бѣгчы зъ зямельки, нашай Маці р҃днай!.. На тоя кабъ мѣць зносная жыцьця, ня треба яго шукаць за свѣтамъ, а таквеля належыць працацаць зъ Богамъ и розумамъ на мѣсцы, бо хоць чуваць, што „за морамъ воль каштуя залатоуку“ а ўсюожъ лепшъ туды празъ заздрасць ня хадзиць, бо пакуль той воль, дыкъ боты зтопчашъ, ноги павяредзишъ, купила прахарчуяшъ и мусиць спраудзицца даўняя прыказка, што: „вялики кавалакъ горла дзярё“...

Ой святаяжъ бацькаўская ниўка! „бо хоць часамъ ня уродзиць, аля къ торбя ня даводзиць“, дыкъ и прауда сказана, што „ўсюды добра, а до ма найлепшъ.“

Помницяжъ, помниця людзи тую адвѣчнаю мудрасць, ня пазирайця вѣльми за сваи вароты и старайця саў-

сяго сэрда кабъ дамы вашы, сюлы вашы сталися
вамъ мили и дастатни, празъ усякую цноту вашу.

IV.

Запытаяця: якъ жа урондзийца кабъ стала лепшъ?

А отъ якъ.

Гарелку трэба кинуць и канѣчна цъвяро-
зыми зрабицца, бо бязъ таго николи жаднаго толку
ня будзя.

Дальшъ, треба учыцца пильна усяго, Гдзъ толька
здарыцца можнасьць.

Часъ треба шанаваць кабъ и минуты ня страциць да-
рамъ, бо юсьць разумная прыказка бағацъйшаго на
свѣця народу, Агличанъ, што: „часть то гроши“, а
ўласняжъ народъ нашъ у гэтамъ ня разумѣя ничога и
трациць ня толька гроши на пьянства усвятки аля и
часъ у будни, да на ўсялякія праводы забабонныя якъ:
„Градавыя Сярады“, „Выпяты“, „Мяртвыхъ Вялик-
дзянь“, Миколинъ Бацька „Паликопа“ и Богъ вѣдая што
яще. Отажъ треба свяциць толька святки, нака-
заны хрыстовай вѣрай, прыстойна, зъ малит-
ваю у сэрцы, зъ чытанямъ добрыхъ ксіон-
жакъ, а ня цъянствамъ Грэшнымъ; свяциць такъ,
кабъ выпачаўши брацца зъ падвойнаю ахвотаю да работы.
Такимъ способомъ прыбудзя у Гаду шматъ большъ дара-
гога часу, а цъвярозыя Головы стануць мудрей радзиць
абаўсюмъ, што касаяцца дабрѣ сяла и воласьци.

Тагды на школу ня будуць шкадаваць Гроши, бо зразумеюць што наука сялянину канечна, якъ и кажнаму другому. Аляжъ ня только вучыцца чалавекъ у школя, бо и свѣтъ школа добрая, вучыць іонъ прахтыки жыцца таго, хто захоча карыставаць; дыкъ ня задамаўляйця дзяцей вѣльми, аля пасылайця ихъ тарминаваць къ разнымъ майстрамъ и рамесельникамъ, кабъ выучыліся: цясольства, сталярства, мулярства, кашыкарства, бандарства, кравѣдства, слясарства, рымарства и т. д. бо тыхъ работъ цяпѣрь многа патрабуюць и добра плацяць.

Такъ сама гдзѣ у якомъ дваре жывѣ разумны, працавиты, выплатны, сумленны дзѣдичъ тамъ шлиця ахвотна дзяцей и лишняю сямью на заработки и на службу, учыцца гаспадарки и другой работы; ушакъ патрэбныжъ тамъ: слуги, парабки, афиціанты, пастухи, аўчары, дазорцы, лідкаи, фурманы, агародники, сырары, швачки, ахмистрыни, Гаспадыни, кухарки, кухары и т. д., а усімъ имъ цяпѣрь хлебъ добры и пэнсія дастатачна празначана и якъ чуваць, сумленные слуги дастануць на старасць амарытуру у Грашахъ, абъ чомъ радзяць ужо, для агульнаго пажытку, самы хлебадаўцы.

Да сихъ поръ идзѣ народа на службу ня ахвотна и лѣпшъ Галецъ яму у хаця, чэмъ служыць; аля гэта предрасудакъ шкадливы, бо людзи трацяць часъ, заробки и можнастъ чафо нибудзь пажытачнаго научыцца.

Добра кажа прыказка, што: „Свињи ходъ хто патрапиць пасвиць. аля быць агародникомъ, ку-

харомъ майстрамъ и т. д. треба выучыцца, дыкъ за тоя можна и бытъ мѣць лепши¹). Ня чурайцясяжъ, сялянъ, раміосль и службы, бо у томъ стыду жаднаго ня ма! напрочіу: людзи на тоя, кабъ адзинъ другому быў выслужны чымъ можа, а усъ разамъ Богу вѣрна службыць мусяць. Намякну аще, што слуги и рамбельники большъ ациортые на свѣця, каля асобѣ адукаваныхъ, заносяць у сваѣ сюлы лепшия парадки и густъ, што ужо и цяпѣръ видаць па троху.

У сюлахъ аднакъ треба завѣсьци парадки другія, гуртімъ. Зачаўши адъ пабудавання школы и наняція вучыцяля, треба адъ разу зъ нараду звѣсьци Гарелку, зъ карчмою разамъ, а кали будзя якая гаспада зъ пивамъ, зъ ядзеннямъ, для падарожныхъ, то нѣхъ у нѣй завядуцца ксіонжки и газэты, кабъ народъ прышоўши тамъ, вольнымъ часамъ, пагаманиць паважна абъ патребахъ сяла, могъ за разамъ прачытаць штось пажытачнаго и давѣдацца, ня адъ вошустаў и дурыцяліоў, якъ цяпѣръ, аля зъ таго чытаннія, гдзѣ якъ што чуваць на свѣця, якія Законы вышли и т. д., бо кожны чалавѣкъ ня адзичалы мусиць рупицца абы тоя, и тымъ самымъ ціонгля большъ цывилизацца. Сюлы патребабъ будаваць у роўны лініи, вулицы асу-

¹⁾ Помніца и тоя, што зараблюныя гроши треба бярэгчи ня па кублохъ, кабъ ёли мыши, а у збярагатальныхъ касахъ, и мѣць зъ нихъ прыбытакъ у проданця.

шыць зъ прадвѣчнай грази, празъ капаньня канаў, альба
брукаваньня гдзѣ камѣни дастатаць.

Канѣчна належиць такожа засадзиць фруктавыя садки
ля хатъ, дыкъ якъ людзи будуць мѣць сваѣ авѣцы, ня
пойдуть красыци чужыхъ и зразумѣюць лепшъ святасыць
чужой ўласнасъци.

И Гаспадарства у vogуля ня можа быць такоя якъ
ѣсть. Свѣтъ мудрёя, дыкъ и сялянину пры таляграфахъ
и жалезныхъ дарогахъ мудрейшимъ стацца треба празъ
науку. Ня той ужо часъ кабъ кёрпацца узяли бязъ толку,
усіо мусиць быць цяпѣръ абрахавана и зробляна водлугъ
найноўшай, дасьвядчонай прахтыки. Па нѣкаторыхъ
дворохъ у нась той ужо можна бачыць и укѣмиць, якъ
што робицца зъ помочью науки.

Беть надзѣя, што у валастныхъ школахъ будуць
учыць аснаўныхъ правилъ Гаспадарства, агародництва,
пчальніцтва, лясніцтва и даўбы Богъ скарей тоя, а
тымъ часамъ трэба старацца добры прыкладъ браць
гдзѣ толька можна. И такъ, штобъ удабрыць пусташы,
належыць сялянамъ сѣяць Лубинъ, бо гета расьлина
маль цудоўна, правиць зямлю и дай шматъ ценнаго на-
сienia. Скотъ тожа треба гадаваць разумній. Ня абъ
личбу штукъ, аля абъ выгадаваньня скоту малочнаго и
мясистаго ходзиць.

Зъ тою цэлью сяло, усю грамадою, павинна сабѣ
купляць расовыя буғаи, дзѣля разплоду малочныхъ ка-
роў, а патомъ такъ сама Грамадою, наняўши сырвара,
рабиць сыры, на спосабъ швайцарски альба гаяндерски

и прадаваць у горадъ, у магазыны, бо цана такихъ сырой малъ патройная.

Надта кожная сяло мусицъ сабѣ завѣсьци сваю мирскую краму, кабъ даставаць таваръ найтанѣйши, зъ пѣршай руки.

Што касаяцца усялякаго збожа, и вогуля прадуктаў гаспадарства, то ихъ трэба прадаваць ня иначай, якъ празъ камісыйныя канторы, званыя Сындыкатами гаспадарскими, каторыя цяпѣръ паўстаюць у Гарадохъ, уласъня для тога, кабъ кожны гаспадаръ ня шукаючи купца, звыкля Круцяля, магъ збыць свой таваръ тожа упѣршыя руки и заразамъ тамъ купицъ што патрэба для гаспадарства, якъ: плуги, бардны, косы и усякую што только падумаць снасьць. Тымъ спосабамъ прадаўши най даражей сваю и купиўши найтанѣй што трэба, гаспадаръ зарадны и цвярозы ашчендзиць многа, зўлаща, што тутъ ниякихъ ня будзя разходаў на Глупыя „барышы“, и часу дарафоға ня страцишъ, якъ цяпѣръ, бадзяючыся па таргахъ, а потымъ па карчмдхъ, што часта и палавины Гроши да дому ня давязѣцца, а якъ добры хмѣль, то и усю пакрѣдуць, да разамъ и зъ канюмъ, дыкъ праспаўшия бяды хоць тапися ..

V.

Яще апошняя слова.

Якъ народъ паскидаў народную адзѣжу, то и выробы дамовыхъ ткани уникли, а на фабричную усякую тандэту многа идзѣ купила марна, бо зъ таго ня машъ ни выгоды, ни красы, а такѣля шкода яўна.

Требажъ вѣдаць и разумѣць, што строй народны: ціоплы, паважны, хвасьливы зъ прадвѣку стасоўны да нашаго климату и затымъ здароўю служыць.

На доўгія суконныя свиты мужчынъ, падпаясаныя ткаными штучна альба іными пасами; на пѣкныя гарсеты, вышываныя спадницы и кашули у „лукатки“, „шклоды“, „цэркаўки“ и т. д. Маладзицъ и Дзяўчать, да кали яще тыя заплятуць коски чырвоными стужкамі, наложаць на шыю близьця ў пацярки ня наглядзѣцца, а якъ ҳорамъ запяюць сребнымъ фоласамъ ро́дну ю пѣсню, дыкъ и заплакаць хочацца, такъ бяре сваіо за сэрца!.. А ўсюожъ тоя забываць стали сяляня цянѣръ!..

Адзѣжа ваша зрабилася куртата, паркаліова у ка-
бѣтъ, добра азначая паўсталы кѣнски абычай у народзе.

Ой злѣ!

Сялу патребны паважныё мужы-гаспадары и праца-
вітыё, Гречныё дзяцюки и хлопцы, а ня апди, цыба-
тыё савіздралы и „жулики“; патребвы разтаропныя
Гаспадыни, скромныя, здаровыя маладзицы и дзявицы,
а ня разпустныя, вѣтрамъ падыштыя, блѣдныя „Букѣт-
ки“, „Имасьцянки“ и „пастацянки“...

А гледзѣцяся жъ на блудъ! На што вамъ тыя
брыдкія курты, да жакѣты? Сукни да кофткі?. на што гу-
ляць ня зграбна нѣкія „Кундрыли“? кали маяця свой
паважны „Таняцъ“, каторымъ бывала пачыналася уся-
кая народная вясёласць; сваѣ, якъ агонь жаркія „мя-
цѣлицы, качаны, Гандзи, лявонихи и т. д.



Народъ задумаў малпаваць мящеанъ и друГихъ, а ня вѣдая таго, што іонъ у сваій народнай былинія таки маляўничы и паатычны, и што яму наватъ завидуюць у томъ дзѣля найбаГацѣйшыя людзи!

Умилуіцяжъ сваі родная, пакиньця ўсіо мідная, вамъ ни якъ ня да твары и ня да толку сѣльскаго!


Зачница ткаць даунія ткани, адзявацца у народны, свой, пѣкны и цюплы прыадзѣвакъ; ня забывайця пѣсни старыхъ якъ свѣтъ, тѣливыхъ якъ маци, а стаіяцяся лепшыми здраравѣйшими, прыга-
жейшими баГатыми! Якъ зъ часамъ народъ такъ урондзицца мудра празъ праудзиваю грамату, якъ научы-
ца усякихъ раміосль, станя ахвотна служыць и зарабляць
усюды, якъ настроиць гаспадарку, сваі хаты и ўсіо
водлугъ патрэбы праgressa, то пазная смакъ ду-
ховы у рднай старанѣ, гдѣ яму будзя жыць-
ца выгдна, мила и хыба тафды варіатъ яки захоча-
ицьци у прочки, кидаць сваі святоя, для няпеў-
наго на чужбинѣ даліокай.


Дыкъ Брацьця! старайця адъ усяго сэрца прыдабыць
што найбольшъ цноты хрысьціянскай, ма-
ральнай и научнай асьвѣты, а рэшту ужо дасძь
Богъ добры сута зъ зямельки рднай, которую мусицъ
Іонъ празначыў вамъ самъ, на варстать працы вячытай,
кали вы у нѣй параджалися и рахуяцяся яя сынами. Да
працы жъ брацьця! да працы зъ Богамъ!!


Канецъ.



ЦЕНА—10 коп.









2008635

Biblioteka Narodowa
Warszawa



30001010136117